

УДК 81'42

АСНОЎНЫЯ ПАЛАЖЭННІ ЛІНГВІСТЫЧНАЙ ТЭОРЫ АФАРЫЗМА*

Яўген Іваноў

кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры тэарэтычнай і прыкладной лінгвістыкі Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова

(Магілёў, Рэспубліка Беларусь)

e-mail: ivanov-msu@mail.ru

ORCID: 0000-0002-6451-8111

У артыкуле сформуляваны асноўныя палажэнні лінгвістычнай тэорыі афарызма. Абгрунтоўваецца, што афарызмам уласціва спецыфічная прымета афарыстычнасці (абагульнена-універсальнай семантыкі), на падставе чаго яны ўтвараюць асобную катэгорыю лінгвістычных адзінак, ізаморфных па сваіх асноўных семантычных, структурных і функцыянальных уласцівасцях фразеалагічным і лексічным адзінкам. Такі падыход не выключае і іншых поглядаў на моўную прыроду афарызма, але дазваляе цалкам самадастаткова апісваць яго ў межах асобнага адгапінавання мовазнаўства – афарыстыкі (або лінгвістыкі афарызма), у аснову якой могуць быць пакладзены прапанаваныя ў артыкуле асноўныя палажэнні лінгвістычнай тэорыі афарызма.

Ключавыя слова: афарызм; тэорыя мовы; афарыстычная адзінка; лінгвістычная катэгорыя; лінгвістычная тэорыя афарызма.

Ivanov Eugene. The Key Issues of the Linguistic Theory of Aphorism.

The key points of the linguistic theory of the aphorism are formulated in the article.

The importance of the research is the necessity of the theoretical description of the aphoristic units as the linguistic category for the solution of the problem of building up a general theory of «more than word» units which in contrast with other language units don't have their general theoretical basis and comprehension so far.

The purpose of the research is to formulate the main issues of the linguistic theory of the aphorism and within this theory to determine the properties and the types of aphoristic units as a particular linguistic category, the number of such units, their systematic and functional properties, etc.

The methodology of the research is based on the previous study of the linguistic nature of the aphorism and its perception as a complex linguistic object isomorphic in its basic properties to phraseological and lexical units that is proved by the previous research of the author of the article.

The actual material of the research is presented in the prepared by the author (in co-authorship as well) or the dictionaries that have already been published as well as in his tutorials, textbooks and other teaching-methodological materials in Polish, English, German, and in other languages.

As a result of the research it can be stated that the specific quality called «aphoristic» is typical of the aphorism which means that it possesses the semantics of generalizing. Due to this peculiar feature aphorisms form an isolated category of linguistic units. This approach doesn't exclude other views on the language

* Даследаванне выканана ў межах навуковага праекта «Універсальнае і нацыянальнае ў фразеалагічнай і парэміялагічнай падсістэмах беларускай мовы (у ёўрапейскім моўным кантэксле)» (ДР № 20161332) падпраграмы «Беларуская мова і літаратура» Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» на 2016–2020 гг.

essence of the aphorism but it shows that aphorisms can be described in a particular area of linguistics – aphoristics (or the aphoristic linguistics) and the key issues of the linguistic theory of the aphorism described in this article can lie in its basis.

The article also presents the level characteristics of the aphoristic units in the language system. The phenomena of inter-level homonymy of aphoristic, lexical and phraseological units as well as paradigmatic forms of the usage and functional isomorphism of occasional and usual aphoristic units, the ways of aphoristic derivation are determined. Also the qualitative and quantitative characteristics of the aphoristic fund of the language have been stated. The principles of the description of the aphoristic units as an object of a peculiar branch of linguistics – aphoristics – are grounded and its methodological, conceptual and metalinguistic peculiarities are stated. The main purposes and most important issues of aphoristics and its position inside the structure of linguistics are focused on.

The results of the research may be used in theoretical linguistics in the process of the study of language properties of aphoristic units, in comparative and typological linguistics to determine the general and the specific as well as the typologically significant features in the aphoristic units of different languages.

Keywords: aphorism; the theory of language; aphoristic unit; linguistic category; linguistic theory of the aphorism.

Уводзіны

Асноўная праблема лінгвістычнага вывучэння афарыстычных адзінак – гэта адсутнасць іх апісання як прадмета тэорэтычнай лінгвістыкі (дакладнага вызначэння іх паняцця, іх прымет і разнавіднасцей, іх аб'ёму і саставу, іх сістэмных і функцыянальных уласцівасцей як спецыфічнага тыпу моўных утварэнняў). У вырашэнні гэтай праблемы пакуль не існуе агульнапрынятых падыходаў ні ў канцэпцыях асобных лінгвістаў, ні ў межах лінгвістычных дысцыплін, ні ў міждысцыплінарнай сферы, ні ў нацыянальных адгалінаваннях мовазнаўства. Па гэтай прычыне ў кожным лінгвістычным даследаванні афарыстычных адзінак вызначаецца (і вывучаецца), па сутнасці, новы аб'ект і яго новая ўласцівасці, што дэтэрмінуе не толькі атамарны і супярэчлівыя характеристарыстыкі і узаемаадносін у сістэме мовы, моўных мадэляў і іх маўленчых увасабленняў, парадыгматычных і сінтагматычных уласцівасцей, структурных і семантычных тыпаў і г. д. Паводле існуючых на сённяшні дзень рашэнняў гэтага пытання, афарыстычныя адзінкі, як правіла, або цалкам атаясамліваюцца ці з фразеалагічнымі, ці з парэміялагічнымі адзінкамі (кваліфікуюцца як іх разнавіднасці), або вызначаюцца як не ўласна моўныя ўтварэнні (разглядаюцца як маўленчыя клішэ, цытаты, малыя тэкставыя формы і да т. п.).

Акрэсленая праблема з'яўляеца часткай яшчэ аднаго, значна больш глабальнага ў мовазнаўстве пытання кваліфікацыі і сістэматызацыі адзінак мовы, якое прадугледжвае катэгарыяльнае размежаванне фразеалагічных і іншых устойлівых звышслоўных адзінак, вызначэнне іх узору́невых прымет, характеристарыстык і узаемаадносін у сістэме мовы, моўных мадэляў і іх маўленчых увасабленняў, парадыгматычных і сінтагматычных уласцівасцей, структурных і семантычных тыпаў і г. д. Паводле існуючых на сённяшні дзень рашэнняў гэтага пытання, афарыстычныя адзінкі, як правіла, або цалком атаясамліваюцца ці з фразеалагічнымі, ці з парэміялагічнымі адзінкамі (кваліфікуюцца як іх разнавіднасці), або вызначаюцца як не ўласна моўныя ўтварэнні (разглядаюцца як маўленчыя клішэ, цытаты, малыя тэкставыя формы і да т. п.).

Вырашыць згаданыя праблемы магчыма шляхам агульнага тэарэтычнага апісання ўстойлівых у маўленні афарызмаў як спецыфічнай катэгорыі адзінак, што прызначаны ў мове для адлюстравання рэчаіснасці ў абагульнена-універсальным выглядзе (г. зн. у пазачасавым, а таксама ў просторава і персанальна нелакалізаванным плане). Такое разуменне афарыстычных адзінак дазваляе сфармуляваць **гіпотэзу** аб тым, што яны з'яўляюцца не толькі

маўленчымі, але і моўнымі ўтварэннямі, утвараюць асобную лінгвістычную катэгорыю, складаюць падсітэму ў моўнай сістэме, маюць адметныя катэгарыяльныя прыметы, уласцівасці і разнавіднасці, аднак з'яўляюцца ізаморфнымі паводле асноўных сістэмных і функцыянальных якасцей такім моўным адзінкам, як слова і фразеалагізмы, разам з якімі ўтвараюць трох тыпа адзінак, што прама і непасрэдна судносіцца ў свядомасці насьбітаў мовы з пазамоўнай рэчаінасцю.

Актуальнасць даследавання заключаецца ў неабходнасці тэарэтычнага апісання афарыстычных адзінак як лінгвістычнай катэгорыі для вырашэння праблемы пабудовы агульной тэорыі звышслоўных адзінак мовы, якія на сённяшні дзень не набылі, у адрозненне ад іншых знакавых моўных адзінак, агульнага тэарэтычнага асэнсавання (такія напрамкі тэарэтычнай лінгвістыкі, як агульная фразеалогія, агульная парэміялогія і г. д. знаходзяцца яшчэ ў стадыі свайго фарміравання). Існуючая тэарэтычная мадэль мовы харектарызуецца істотнымі таксанамічнымі супяречнасцямі і лакунамі, адной з якіх з'яўляецца таксанамія звышслоўных моўных адзінак, у прыватнасці ўстойлівых фраз і фразавых тэкстаў. Даследаванне афарыстычных адзінак як лінгвістычнай катэгорыі дазволіць не толькі вырашыць праблему пабудовы агульной тэорыі звышслоўных моўных адзінак, але і ўдаскладніць і дапоўніць агульную тэорыю мовы. Тэарэтычная значнасць даследавання абудзена таксама неабходнасцю стварэння метадалагічнай асновы для вывучэння афарыстычных адзінак у межах асобных раздзелаў агульнага мовазнаўства (дыяхранічнай лінгвістыкі, супастаўляльнага і тыпалагічнага мовазнаўства і інш.), адгалінаванняў прыватнага мовазнаўства (беларусістыкі, русістыкі, паланістыкі, англістыкі і інш.), эмпрычнай лінгвістыкі (пры вызначэнні і дыферэнцыяцыі аб'ёму і саставу звышслоўных адзінак мовы шляхам інтраспекцыі або эксперыменту).

Мэта даследавання – сформуляваць асноўныя палажэнні лінгвічнай тэорыі афарызма, у якіх вызначыць паняцце, асноўныя ўласцівасці і разнавіднасці афарыстычных адзінак як асобнай лінгвістычнай катэгорыі і акрэсліць іх аб'ём, састаў, сістэмныя, функцыянальныя ўласцівасці і інш.

Метадалагічная аснова даследавання заснована на папярэдніх даследаваннях лінгвістычнай прыроды афарызма [Языковая природа афоризма 2001; Королькова 2005; Королькова 2018; Лингвистика афоризма 2018], а таксама на яго разуменні як складанага лінгвістычнага аб'екта, ізаморфнага па сваіх якасцях фразеалагічным і лексічным адзінкам, што адлюстравана ў шэрагу даследаванняў аўтара [Іванов 1999; Іваноў 2003б; Іваноў 2004б; Іванов 2016; Іваноў 2017].

Фактычны матэрыял даследавання адлюстраваны ў падрыхтаваных аўтарам (або ў саўтварстве пад кіраўніцтвам аўтара) і апублікованых слоўніках [Іванов 2001; Словарь афоризмов 2005; Іваноў, Раманава 2006; Іванов, Мокиенка 2007; Іваноў, Іванова 2007; Англа-беларускі парэміялагічны слоўнік 2009; Іваноў 2011а; Лепта біблейскай мудrosti 2014] і слоўніковых матэрыялах [Іваноў 2000а; Іваноў 2002а; Іваноў 2002б; Іваноў 2003а; Іваноў 2013; Іваноў 2014], вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможніках [Іваноў 2004а; Іванов 2009а; Іванов, Петрушевская 2016] (усяго больш за 12000 адзінак у беларускай, рускай, польскай, англійскай мовах).

1. Катэгарыяльныя прыметы афарызма

Афарыстычныя адзінкі з'яўляюцца спецыялізаваным вербалальнымі сродкамі адлюстравання рэчаінасці ў пазачасавым, просторава і персанальнай

нелакалізованим плане (у абагульнена-універсальним видом), на падставе чаго проціпастаўлены ўсім іншым звышслоўным адзінкам і фразавым тэкстам. Прыметы, якія звычайна прыпісваюцца афарызму як лінгвістычнай адзінке (лаканічнасць, выразнасць, ідыматычнасць, устойлівасць, узнаўляльнасць і інш.), не з'яўляюцца для яго ні ўнікальнымі (уласціві і іншым лінгвістычным адзінкам), ні аблігаторнымі (не ўласціві ўсім афарызмам без выключэння), таму не могуць разглядацца як катэгорыяльныя [Іваноў 2011в].

Афарызмы трэба разглядаць як асобную катэгорыю лінгвістычных адзінак, што маюць з рознымі іншымі звышслоўнымі адзінкамі і фразавымі тэкстамі пэўныя агульныя ўласцівасці, але адрозніваюцца ад такіх адзінак (фразавых тэкстаў) спецыфічным наборам сістэмных і функцыянальных характеристыстyk, а таксама адметнымі мноствам катэгарыяльных прымет, у тым ліку адной ўнікальнай прыметай – абагульнена-універсальнім зместам, уласцівым толькі афарыстычным адзінкам. Афарызмы могуць як свабодна спараджацца ў маўленні (як эмпрычныя і навуковыя фармулёўкі, публіцыстычныя і мастацкія выслоўі і інш.), так і узнаўляцца ў маўленні ў гатовай форме (як прыказкавыя і крылатыя адзінкі, юрыдычныя і грамадска-палітычныя формулы і інш.). Афарыстычныя адзінкі складаюць гетэрагеннае мноства, размяжоўваюцца паводле адрозненняў у сваіх структурных, семантычных, функцыянальных, утворальных, стылістычных і іншых асаблівасцях [Іванов 2009в].

2. Афарыстычныя адзінкі ў сістэме мовы

Лінгвістычныя ўласцівасці афарызмаў мэтазгодна апісваць як прадмет спецыяльнага раздзела навукі аб мове – афарыстыкі [Іваноў 1994], што адрозніваецца ўласным канцептуальным, метадалагічным і метамоўным апаратам, мае свае задачы і актуальная праблемы [Іванов 2016]. Афарыстыка проціпастаўлена паводле прадмета свайго вывучэння фразеалогіі і лексікалогіі, але ўтварае разам з ім комплекс дысцыплін, што вывучаюць адзінкі, якія прама і непасрэдна сувядносяцца ў свядомасці носьбітаў мовы з пазамоўнай рэчаіснасцю. Афарыстыка ўключае ў сябе парэміялогію як лінгвістычную дысцыпліну, што вывучае прыказкі і блізкія ім паводле зместавых, структурных і функцыянальных характеристыстyk устойлівыя фразы (фразавыя тэксты).

Афарыстычныя адзінкі (афарызмы) ва ўласна лінгвістычным разуменні – гэта аднафразавыя, абагульненныя па зместу, самастойныя, намінацыйныя, пераважна звышслоўныя, узнаўляльныя і ўстойлівыя адзінкі, якія могуць быць уласціві ідыматычнасць, выразнасць формы, ужыванне як асобнага тэксту. Абагульненасць зместу ў афарызмах мае адметны (абагульнена-універсальны) харэктар, што дэтэрмінуе іх дыскурсіўную самастойнасць і намінацыйнасць і маніфестуе ўнікальную катэгорыяльную якасць афарызма – афарыстычнасць. Мноства афарыстычных адзінак дыферэнцыруеца на агульныя класы, якія знаходяцца паміж сабой у адносінах апазіцыі, іерархіі і функцыянальной дынамікі [Іванов 2009б]. Афарызмы розных класаў аб'ядноўваюцца ў групы (тыпы) паводле структурных, граматычных, семантычных, функцыянальных, стылістычных і іншых уласцівасцей.

Устойлівыя фразы і фразавыя (аднафразавыя) тэксты дыферэнцыруюцца на афарыстычныя (адлюстроўваць рэчаіснасць у абагульнена-універсальнім плане) і на неафарыстычныя (адлюстроўваць рэчаіснасць або ў канкрэтна-факталагічным, або ў абагульнена-факталагічным плане) [Іванов 1995]. Афарыстычныя і фразеалагічныя адзінкі ўтвараюць розныя катэгорыі, паколькі

характеризующа розним наборам катэгарыяльных прымет, маюць неаднолькавыя параметры выяўлення аднолькавых прымет, розныя семантычныя, структурныя, сістэмныя і функцыянальныя ўласцівасці, утвараюць уласныя мнóstвы ў межах розных узроўняў моўнай сістэмы, дыферэнцырующа на розныя класы і тыпы, здольны ўступаць паміж сабой ва ўзаемныя дэргывацыйныя адносіны [Іваноў 2004г].

Афарыстычныя адзінкі па сваёй граматычнай форме з'яўляюцца сказамі, але ў адрозненне ад ўсіх іншых сказаў пазбаўлены актуалізаванай суаднесенасці з рэчаінасцю, паколькі як рэальна, так і патэнцыяльна не лакалізуюць паведамленне ў часавым плане. Афарыстычныя адзінкі належаць сінтаксічнаму ўзроўню мовы, у межах якога ўтвараюць уласную падсістэму (афарыстычных сказаў/выказванняў), якая проціпастаўлена іншым мнóstвам предыкатыўных адзінак, але не ізаляваная ад іх (незамкнёная). Афарызмы ва ўзроўневым разуменні дыферэнцыруюцца на адзінкі эмічныя (афарызмы – абстрактныя адзінкі як інварыянты афарыстычных адзінак, што належаць моўнай сістэме) і этичныя (афарыстычныя фразы – канкрэтныя адзінкі як варыянты афарыстычных адзінак, што ўжываюцца ў маўленні). Афарыстычныя адзінкі ўступаюць з адзінкамі лексічна-фразеалагічнага ўзроўню ў адносіны міжуузроўневай аманіміі, якая ўзнікае ў выніку афарызациі фразеалагізмаў, фразеалагізацыі афарызмаў, лексікалізацыі пераноснага агульнага значэння афарыстычных адзінак [Іваноў 2003д]. Спалучэнні афарыстычных адзінак з іншымі адзінкамі сінтаксічнага ўзроўню рэгулярна ўтвараюць стылістычна адметныя тэксты – афарызаваныя, ступень афарызаванасці якіх дэтэрмінавана колькасцю ўжытых у ім афарызмаў. Спалучэнні толькі афарыстычных адзінак ўтвараюць такую спецыфічную разнавіднасць тэкстаў, як афарыстычныя тэксты [Іванов 2006а].

Афарызмы, якія ствараюцца і/або ўжываюцца як асобныя тэксты, не належаць да сінтаксічнага ўзроўню мовы, з'яўляюцца разнавіднасцю малых тэкстаў (фразавых) і проціпастаўлены іншым (неафарыстычным) фразавым тэкстам. Мнóstва фразавых тэкстаў утварае асобную падсістэму малых тэкстаў. Да фразавых (аднафразавых) тэкстаў варта адносіць адзінкі са структурай сказа, сінтаксічны аб'ём якіх не перавышае памераў кароткатарміновай памяці (7 ± 2 адзінкі) і якія не змяшчаюць у сабе іншых фразавых тэкстаў [Іванов 2017].

Афарыстычныя адзінкі ствараюцца, (разава ці рэгулярна) цытуюцца або ўзнаўляюцца ў маўленні. Рэгулярнае ўзнаўленне і цытаванне афарызмаў мае агульнамоўны, дыферэнцыявана-моўны, дыферэнцыявана-маўленчы, індывидуальна-маўленчы характеристар. Проціпастаўленне «стварэнне vs. узнаўленне (цитаванне)» у маўленні афарызмаў суадносіца з апазіцыйай «аказіянальнае vs. узуальнае». Прадуктыўнасць і дынаміка працэсаў стварэння і ўзуалізацыі новых афарыстычных адзінак з'яўляюцца лінгвістычна дэтэрмінаванымі. Мнóstва агульнамоўных і дыферэнцыравана-моўных афарызмаў (найперш прыказковых і крылатых) складае падсістэму адзінак слоўнікавага складу мовы (разам з падсістэмамі лексічных і фразеалагічных адзінак) [Іванов 2008]. Афарызмы як адзінкі мовы рэгулярна выкарыстоўваюцца ў маўленні для намінацыі тых фрагментаў рэчаінасці, што немагчыма абазначыць ніякім іншым адзінкамі, уступаюць паміж сабой у парадыгматычныя і сінtagматычныя сувязі, дыферэнцыруюцца на групы паводле адрозненняў у структуры, у адпаведнасці планаў зместу і выяўлення, у асаблівасцях ужывання ў маўленні і інш.

3. Структура афарыстычнага фонду мовы

Сукупнасць афарыстычных адзінак мовы ўтварае афарыстычны фонд мовы (афарыстыкон), які разам з лексіконам і фраземіконам складае мноства адзінак, што паводле зместу прама і непасрэдна суадносяцца з рэчаіснасцю, і ў сувязі з яе ўспрыняццем, структурацыяй і канцэптуалізацыяй утвараюць у масавай свядомасці нацыянальна-моўную карціну свету. Яе часткай з'яўляецца афарыстычная карціна свету – комплекс ведаў аб заканамернасцях рэальнага або выдуманага свету. Афарыстычны фонд агульнанараднай мовы складае неаднародную сукупнасць і размяжоўваеца на групы адзінак паводле экстраінгвістычных і ўнутрымоўных фактараў.

Найболыш вядомыя, масава ўжывальныя і частотныя ў маўленні адзінкі ў межах актыўнага складу афарыстычнага фонду агульнанараднай мовы ўтвараюць яго афарыстычны мінімум, які мае полевую структуру (ядро і маргінэз). Афарыстычны мінімум вызначаеца эксперыментальнымі шляхам і харектарызуеца адноснай аб'ектыўнасцю, паколькі кожны раз адлюстроўвае толькі адзін з магчымых ракурсаў мноства найболыш вядомых, ужывальных і частотных адзінак (вызначаных у пэўны час пэўным спосабам), аднак кожны такі ракурс з'яўляецца лінгвістычнай мадэллю рэальнага моўнага мінімуму. Асноўным кампанентам афарыстычнага мінімуму паводле колькасці адзінак з'яўляеца парэміялагічны мінімум мовы [Ivanov 2002].

Сукупнасць тых афарыстычных адзінак, форма і змест якіх захоўваеца на працягу стагоддзяў, якія з'яўляюцца эпістэмалагічна актуальными для носьбітаў мовы на працягу доўгага часу яе функцыянавання і па сённяшні дзень, утвараюць асноўны афарыстычны фонд мовы [Іваноў 2006; Ivanov 2015]. Катэгарыяльны прыметай яго адзінак з'яўляеца іх панхранічнасць (аднолькава шырокая ўжывальнасць ва ўсё перыяды гісторычнага развіцця мовы). Асноўны афарыстычны фонд мовы мае полевую структуру (ядро і перыферыю), яго базу складае асноўны парэміялагічны фонд.

Афарыстычны мінімум і асноўны афарыстычны фонд не супадаюць ні якасна, ні колькасна. Вызначэні мінімуму і асноўнага фонду афарыстычных адзінак мовы проціпастаўлены паводле дыяхранічнага і сінхранічнага аналізу моўнай сістэмы. Афарыстычны мінімум харектарызуеца большай дынамікай, чым асноўны афарыстычны фонд. Усе харектэрныя асаблівасці семантыкі, структуры, функцыі, паходжання, ужывання і г. д. усяго фонду афарыстычных адзінак агульнанараднай мовы лакалізуеца ў асноўным фондзе і ў пэўнай ступені адлюстраваны ў складзе мінімуму.

4. Семантыка, структура і функцыі афарыстычных адзінак

Афарыстычны адзінкі істотна адрозніваюцца паводле семантыкі ад іншых прэдыкатыўных адзінак, утвараюць спецыфічную разнавіднасць (тып) выказвання. Афарызмы – гэта намінацыйныя адзінкі з сінтаксічнай структурай сказа, паколькі прызначаны не для адлюстравання сітуацый (афарыстычныя сказы не маюць часавай, просторавай і персанальнай лакалізацыі прэдыката, суб'екта і аб'екта), а для намінаціі заканамернасцей рэчаіснасці (неабходных і рэгулярных уласцівасцей цэлых класаў аб'ектаў і/або сувязей паміж імі) [Іванов 2006b; Іваноў 2004b]. У залежнасці ад розных харектарыстык заканамернасцей рэчаіснасці вылучаюцца групы афарызмаў, у якіх адлюстраваны заканамернасці пэўных разнавіднасцей і якія ўтвараюць семантычныя тыпы афарыстычных адзінак [Іваноў 2003г; Іваноў 2008].

Структура афарыстычных адзінак пры ўжыванні ў маўленні залежыць ад харектару іх сувязі з кантэкстам. Пры кантэкстна залежнай сувязі афарызм або

перафразоўваецца (разавае змяненне), або ўжываецца ў парадыгматычнай форме (рэгулярнае змяненне). Парадыгматычныя формы – гэта варыянтныя формы афарызма, якія ў сукупнасці маніфестуюць яго як моўную адзінку, аналагічна парадыгмам форм слова ці фразеалагізма. Парадыгматычныя формы афарызма закранаюць яго лексічна-граматычную арганізацыю, мадальную семантыку, выходзяць за межы фразы (парцэляцыя). Аказіянальныя афарызмы з’яўляюцца аналагічнымі па структуры і способах функцыянування ўзуальным, таксама могуць трансфармавацца ў кантэксце. Для афарыстычных наватвораў пэўная парадыгматычная мадыфікацыя можа быць адзінай існуючай формай іх існування (рэалізацыі) ў маўленні [Іванов 2006а].

Новыя афарыстычныя адзінкі з’яўляюцца ў выніку або іх утварэння, або трансляцыі з іншых моў. Афарыстычная дэрывацыя размяжоўваецца на першасную (па мадэлі афарыстычнага сказа шляхам спалучэння лексічных і фразеалагічных адзінак і іх значэнняў на аснове існуючых у дадзенай мове сінтаксічных канструкцый) і другасную (паводле трансфармацыі зыходных адзінак або іх афарызацыі). Афарызацыя (у афарызмаўтваральнym сэнсе) – гэта пераўтварэнне пэўнай зыходнай адзінкі (фразеалагізма, устойлівай або свабоднай фразы з рэферэнтнай семантыкай) у афарыстычную адзінку без перафразоўвання, шляхам змянення толькі семантычнай структуры, сістэмных (парадыгматычных і сінтагматычных) сувязей [Іваноў 2005].

Афарыстычным адзінкам уласцівы ўсе базавыя функцыі мовы і маўлення, якія ў адносінах да афарызмаў рэалізуюцца як ablіgatornaya (кагнітыўная, канатыўная, кумулятыўная, намінацыйная) і як факультатыўная. Унікальнымі функцыямі афарызмаў з’яўляюцца ўніверсалізуючая і стылевызначальная. Універсалізуючая функцыя маніфестуе спецыфічную ўласцівасць афарызмаў – адлюстраванне ўніверсалінага абагульнення рэчаіннасці ў проціпастаўленні факталаґічнаму абагульненню. Ужыванне афарыстычных адзінак у маўленні можа ўтвараць такую яго стылістичную адметнасць, як афарыстычны стыль, які засноўваецца не на выкарыстанні адзінковых афарызмаў, а на зместавай універсалізацыі (афарызацыі) маўлення цалкам, калі змест паведамлення перадаецца з дапамогай пераважна або выключна афарыстычных адзінак. Індыўдуалізацыя выкарыстання розных тыпаў афарыстычных адзінак у розных формах, сэнсах, функцыях і г. д. у межах рэалізацыі афарыстычнага стылю ўтварае яго індыўдуальна-аўтарскую разнавіднасць афарыстычны ідястыль [Іванов 2006а].

5. Агульнае і спецыфічнае ў афарыстычных адзінках розных моў

Супастаўленне адзінак афарыстычных падсістэм розных моў можа быць рэпрэзентацыйным толькі на матэрыяле асноўных афарыстычных фондаў. Рэлевантнымі пры супастаўленні з’яўляюцца лагічна-семантычнай структура, характар матывіроўкі агульнага значэння ці значэнняў асобных кампанентаў, лексічна і граматычна арганізацыя афарызмаў. Усяго існуе дзеяць тыпаў міжмоўных падабенстваў і адрозненняў афарыстычных адзінак паводле поўнага або частковага супадзення ці несупадзення зместу і лексічна-граматычнай арганізацыі афарызмаў. Найбольшую значнасць пры міжмоўным паралінні маюць тыя афарыстычныя адзінкі, што супадаюць паводле зместу і не супадаюць, супадаюць часткова, цалкам супадаюць па лексічна-граматычнай арганізацыі, а таксама тыя, што супадаюць часткова па зместу і не супадаюць часткова або цалкам паводле лексічна-граматычнай арганізацыі [Іваноў 2003в; Іваноў 2011б]. Супадзенні зместу і лексічна-граматычнай арганізацыі афарыстычных адзінак не заўсёды залежаць ад ступені роднасці

моў, часта з'яўляюцца вынікам моўных кантактаў, радзей дэтэрмінаваны агульнасцю моў і культур у абагульнена-універсальным адлюстраванні рэчаінасці. Адрозненні прайяўляюцца як у спосабах і сродках адлюстравання аднолькавага зместу ў афарыстычных адзінках розных моў, так і ў абумоўленай нацыянальнай карцінай свету выбіральнасці адлюстравання заканамернасцей рэчаінасці ў афарыстыконе кожнай з моў [Іваноў 2000б].

Заключэнне

У выніку даследавання афарыстычныя адзінкі вызначаны як асобная катэгорыя адзінак мовы і маўлення, проціпастаўленых, з аднаго боку, фразеалагічным адзінкам, а з другога, свабодным і ўстойлівым выказванням. Вылучэнне афарыстычных адзінак у асобную лінгвістычную катэгорыю аргументавана наяўнасцю ў іх такой спецыфічнай прыметы, як абагульнена-універсальная семантыка (гэта прымета кваліфікавана як афарыстычнасць). Устаноўлены аўём, прыметы і разнавіднасці, сістэмныя і функцыянальныя ўласцівасці афарыстычных адзінак як асобнай лінгвістычнай катэгорыі, вызначаны ўзору́невая лакалізацыя і харктарыстыкі афарыстычных адзінак у сістэме мовы, устаноўлены з'явы міжу́рову́нівай аманіміі афарыстычных, фразеалагічных і лексічных адзінак, вызначаны парадигматычныя формы ўжывання і функцыянальны ізамарфізм узуальных і аказіональных афарыстычных адзінак, способы афарыстычнай дэрывацыі, устаноўлены аўём і дыферэнцыраваны састаў афарыстычнага фонду мовы. Абгрунтаваны прынцыпы апісання афарыстычных адзінак як прадмета асобнага раздела науки аб мове – афарыстыкі, вызначаны яе канцептуальная, метадалагічныя і метамоўныя асаблівасці, акрэслены задачы і актуальныя праblems, месца ва ўнутранай структуры мовазнаўства.

Асноўныя палажэнні і вывады даследавання могуць быць пакладзены ў аснову фарміравання як агульной афарыстыкі – мовазнаўчай дысцыпліны, што вывучае агульныя для розных моў ўласцівасці афарыстычных адзінак, так і прыватнай афарыстыкі – мноства мовазнаўчых дысцыплін, кожная з якіх прызначана вывучаць ўласцівасці афарыстычных адзінак пэўнай мовы свету (афарыстыкі беларускай мовы, афарыстыкі рускай мовы, афарыстыкі польскай мовы, афарыстыкі англійскай мовы і г.д.).

Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў супастаўляльным і тыпалагічным мовазнаўстве пры вызначэнні агульнага і спецыфічнага, а таксама тыпалагічна значнага ў афарыстычных адзінках моў свету.

ЛІТАРАТУРА

- Англо-беларускі парэміялагічны слоўнік = English-Belarusian Paremiological Dictionary (2009). Іваноў Я. Я. (рэд.). Магілёў, 240 с.
- Балакова, Д., Вальтер, Х., Венжинович, Н. Ф., Гутовская, М. С., Иванов, Е. Е. и Мокиенко, В. М. (2014). Лепта біблейской мудрости: библейские крылатые выражения и афоризмы на русском, английском, белорусском, немецком, словацком и украинском языках. Словарь. Могилев, 208 с.
- Иванов, Е. Е. (1995). Афоризм как единица языка (к истории и теории понятия). [В:] Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы. В 2 т. Кобозева И. М. (отв. ред.). Москва, т. 1, с. 192–193.
- Иванов, Е. Е. (1999). Изучение языковой природы афоризма в русистике 1960–80 гг. (проблемы формирования лингвистической теории афоризма). Минск, 52 с.
- Иванов, Е. Е. (2001). Русско-белорусский словарь пословиц = Руска-беларускі слоўнік прыказак: 777 пословиц русского языка, свыше 5000 белорусских паремиологических эквивалентов и соответствий. В 2 ч. Могилев.

- Иванов, Е. Е. (2006а). О понятиях «афористический текст», «афористичность (афоризация) речи» и «афористический стиль». [У:] *Весці Беларускага дзяржсаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя М. Танка. Серыя 1*, № 3 (49), с. 76–79.
- Иванов, Е. Е. (2006б). Универсальное высказывание и афоризм. [У:] *Веснік Віцебскага дзяржсаўнага ўніверсітэта*, № 2 (40), с. 88–93.
- Иванов, Е. Е. (2008). О понятиях «речевой» и «языковой» афоризм. [У:] *Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя філалагічных навук*, № 2 (10), с. 125–130.
- Иванов, Е. Е. (2009а). *Антипословицы Рунета: типология и словарь*. Минск, 72 с.
- Иванов, Е. Е. (2009б). Критерии систематизации афористического материала как объекта лексикографического описания. [В:] *Проблемы истории, филологии, культуры = Journal of Historical, Philological and Cultural Studies*, № 2 (24), с. 88–91.
- Иванов, Е. Е. (2009в). Об основных типах афористических высказываний. [У:] *Веснік Магілёўскага дзяржсаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова*, № 1 (32), с. 126–132.
- Иванов, Е. Е. (2015). Паремиологический минимум и основной паремиологический фонд. [В:] *Паремиология в дискурсе*. Ломакина, О. В. (ред.). Москва, с. 48–66.
- Иванов, Е. Е. (2016). *Лингвистика афоризма*. Могилев, 156 с.
- Иванов, Е. Е. (2017). Афористичность и фактологичность однофразовых текстов. [У:] *Веснік Магілёўскага дзяржсаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя А*, № 1, с. 91–92.
- Иванов, Е. Е. и Мокиенко, В. М. (2007). *Русско-белорусский паремиологический словарь*. Могилев, 242 с.
- Иванов, Е. Е. и Петрушевская, Ю. А. (2016). *Английские пословицы: из литературы и в литературе: этимология, функционирование, варианты = English Proverbs: from Literary Texts, in Literary Texts: Etymology, Usage, Variability*. Могилев, 76 с.
- Іваноў, Я. Я. (1994). Афарызм як прадмет філалогіі і аб'ект лінгвістыкі. [У:] *Веснік Беларускага дзяржсаўнага ўніверсітэта. Серыя 4*, № 3, с. 61–65.
- Іваноў, Я. Я. (2000а). Афарызымы Максіма Багдановіча. [У:] *Праблемы беларускага літаратуразнаўства*. Клімуць Я. І. (адк. рэд.). Мінск, с. 123–131.
- Іваноў, Я. Я. (2000б). Семантыка беларускіх афарызмаў. [В:] *Ізвестія Гомельскага государственного университета имени Ф. Скорины*, № 2 (25), с. 94–99.
- Іваноў, Я. Я. (2002а). Максім Гарэцкі: «Думы мае, думкі, летуценні мае ...» (матэрыйлы да «Антalogіі беларускага літаратурнага афарызма»). [У:] *Край = Kraj*, № 1–2, с. 228–238.
- Іваноў, Я. Я. (2002б). Якуб Колас: «Таемны вы, зямлі скрыжалі! Чаго ў сябе вы не ўпісалі!» (матэрыйлы да «Антalogіі беларускага літаратурнага афарызма» з паэмы «Новая зямля»). [У:] *Край = Kraj*, № 3–4, с. 171–183.
- Іваноў, Я. Я. (2003а). Кузьма Чорны: «Трэба глыбей убіраць у сябе жыццё ...» (матэрыйлы да «Антalogіі беларускага літаратурнага афарызма»). [У:] *Край = Kraj*, № 3–4, с. 220–222.
- Іваноў, Я. Я. (2003б). *Праблемы лінгвістычнага вывучэння афарызма*. Магілёў, 194 с.
- Іваноў, Я. Я. (2003в). Прынцыпы супастаўляльнага апісання афарыстычнай парэміялогіі беларускай і рускай моў. [In:] *Studio slawistyczne*, т. 4, с. 49–55.
- Іваноў, Я. Я. (2003г). Семантычная тыпалогія афарызма ў славянскіх і германскіх мовах. [In:] *Frazeologicke štúdie*, т. III, с. 43–60.
- Іваноў, Я. Я. (2003д). «Фразеалагізацыя» моўных афарызмаў і феномен міжузроўневай аманіміі. [In:] *Studio Russica*, т. XX, pp. 143–153.
- Іваноў, Я. Я. (2004а). *Афарыстыка мовы мастацкага твора. Паэма Якуба Коласа «Новая зямля»: лексікаграфічны аспект*. Магілёў, 84 с.
- Іваноў, Я. Я. (2004б). *Дыферэнцыяльныя прыметы афарызма*. Магілёў, 160 с.

Іваноў, Я. Я. (2004в). Семантыка афарыстычных выказванняў (на матэрыйле славянскіх і германскіх моў). [У:] *Веснік Беларускага дзяржавнага ўніверсітэта. Серыя 4, № 1*, с. 63–68.

Іваноў, Я. Я. (2004г). Фразеалогія vs. Афарыстыка (да праблемы катэгарыяльнага размежавання фразеалагічных і афарыстычных адзінак мовы). [В:] *Ізвестія Гомельскага государственного университета имени Ф. Скорины, № 1 (22)*, с. 29–32.

Іваноў, Я. Я. (2005). Аб другасным спосабе дэрывацыі непрэцэдэнтных афарызмаў. [В:] *Границы слова. Сборник научных статей к 65-летию профессора В. М. Мокиенко. Алексеенко М. и Вальтер Х. (отв. ред.). Москва, с. 463–468.*

Іваноў, Я. Я. (2006). Да праблемы вызначэння асноўнага парэміялагічнага фонду беларускай мовы. [У:] *Веснік Беларускага дзяржавнага ўніверсітэта. Серыя 4, № 3. с. 103–109.*

Іваноў, Я. Я. (2008). Катэгарыяльныя разнавіднасці і сферы ўжывання афарызмаў розных семантычных тыпаў. [У:] *Вучоныя запіскі Брэсцкага дзяржавнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна, т. 4, ч. 1, с. 36–44.*

Іваноў, Я. Я. (2011а). *Крылатыя афарызмы ў беларускай мове: з іншамоўных літаратурных і фольклорных крыніц VIII ст. да н. э. – XX ст.* Тлумачальны слоўнік. Магілёў, 164 с.

Іваноў, Я. Я. (2011б). Парэміялагічныя сістэмы беларускай і рускай моў: падабенства і разыходжанні. [В:] *Філологічні студіі. Науковы віснік Криворізькага дарж. пед. ун-ту*, вип. 6, ч. 2, с. 53–63.

Іваноў, Я. Я. (2011в). Праблема ўласна лінгвістычнага вызначэння паняція «афарызм». [У:] *Веснік Гродзенскага дзяржавнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. № 1 (108)*, с. 95–102.

Іваноў, Я. Я. (2013). “Беларусу і ў Парыжы сняцца Белізна бяроз і сосен медзь...” (да складання “Антalogіі беларускага літаратурнага афарызма”: Пімен Панчанка). [У:] *Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica. Іваноў Я. Я. (ред.). Магілёў, вып. 5, с. 108–114.*

Іваноў, Я. Я. (2014). «Ёсць у паэта свой аблог цалінны, Некрануты прастор для баразён ...» (да складання «Антalogіі беларускага літаратурнага афарызма»: Аркадзь Куляшоў). [У:] *Куляшоўская чытанні: Міжнародная навукова-практычна канферэнцыя, 24–25 красавіка 2014 г.* Абабурка М. В. (ред.). Магілёў, с. 51–55.

Іваноў, Я. Я. (2017). *Афарыстычныя адзінкі ў беларускай мове.* Магілёў, 208 с.

Іваноў, Я. Я. і Іванова, С. Ф. (2007). *Польска-беларускі парэміялагічны слоўнік = Polsko-białoruski słownik paremiologiczny.* Магілёў, 192 с.

Іваноў, Я. Я. і Раманава, Н. К. (2006). *Беларуска-нямецкі парэміялагічны слоўнік = Belarussisches-Deutsch paremiologisches Wörterbuch.* Магілёў, 108 с.

Королькова, А. В. (2005). *Русская афористика.* Москва, 344 с.

Королькова, А. В. (2018). *Афористика в контексте русской культуры.* Смоленск, 226 с.

Лингвистика афоризма. Хрестоматия. (2018). Иванов Е. Е. (сост.). Минск, 302 с.

Словарь афоризмов и цитат из польской литературы XVI–XX веков = Słownik aforystów z cytatów z literatury polskiej od XVI do XX wieku: для изучающих польский язык как иностранный. (2005). Иванов Е. Е. (ред.). Могилев, 104 с.

Языковая природа афоризма: очерки и извлечения (2001). Иванов Е. Е. (сост.). Могилев, 440 с.

Ivanov, E. (2002). *Paremiological Minimum and Basic Paremiological Stock (Belarusian and Russian).* Prague, 136 p.

*Подано до редакції 01.04.2019 року
Прийнято до друку 02.05.2019 року*